

ТЭМА ТЫДНЯ



ДОБРЫ ЗАЧЫН

Першы Форум рэгіёнаў Беларусі і Узбекістана атрымаў станоўчыя ацэнкі

Вынікі яго будуць падведзены праз год — на другім падобным форуме, які пройдзе на тэрыторыі Узбекістана, але ўжо цяпер ёсць падставы чакаць, што яны будуць добрыя.

За два дні работы форуму было падпісана 26 прамых пагадненняў паміж рэгіёнамі. Яшчэ шэраг — падчас сустрэчы кіраўнікоў дзяржаў. У работу запушчаныя больш за 20 камерцыйных кантрактаў. Гэтаму папярэднічала вялікая работа на працягу апош-

няга года. Толькі сёлета адбылося больш за 70 візітаў беларускіх дэлегацый рознага ўзроўню ва Узбекістан. Кіраўнікі рэгіёнаў Узбекістана таксама наведвалі нашу краіну з дзелавымі візітамі. У мерапрыемствах форуму ўдзельнічала больш за 1000 чалавек. На пленарным пасяджэнні былі прадстаўлены ўсе рэгіёны дзвюх краін, а таксама міністэрствы і ведамствы, прадпрыемствы, навуковыя арганізацыі, вышэйшыя навучальныя ўстановы, установы культуры і бізнесу.

стар. **3**



Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

Зорка Наваі

Сярод мноства мерапрыемстваў праграмы I Форуму рэгіёнаў Беларусі і Узбекістана адно было прысвечанае сусветна вядомаму сыну Узбекістана паэту і гуманісту Алішэру Наваі. У XV стагоддзі ўзыхля зорка Наваі на небасхіл сусветнай культуры. Ён застаўся ў гісторыі як асветнік, выдатны дзяржаўны дзеяч, сябра вучоных і мастакоў, аўтар збору з пяці паэм і трох тысяч лірычных вершаў, характэрных для паэзіі Блізкага і Сярэдняга Усходу.

Бюст Алішэра Наваі ўрачыста адкрылі ў скверы на адной з цэнтральных вуліц Мінска ў прысутнасці мноства мінчан і замежных гасцей сталіцы. Да новага помніка былі ўскладзены жывыя кветкі.

— Ён быў не толькі паэтам, але і вялікім гуманістам, — зазначыла **намеснік старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Мар'яна ШЧОТКІНА**, — яго працы перакладзены на многія мовы свету. Сваёй глыбокай філасофіяй, разнастайнасцю вобразаў ён і сёння прыцягвае мноства людзей да сваіх твораў. Можна смела сказаць, што гэта спадчына ўсяго чалавецтва.

стар. **2**

ЗВЯЗДА



Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Запрашаем
у вёску!



За 16 гадоў колькасць
агракасядзіб у нашай краіне
з 34 павялічылася амаль
да 2,5 тысячы.

стар. **4**

Не канкурэнцыя,
а кааперацыя



Якія цікавыя праекты беларускі
і ўзбекскі бакі могуць
рэалізаваць разам?

стар. **14**

«Буслы» і буякі



Што можна было ўбачыць
на выстаўцы айчынных
дасягненняў, арганізаванай
у Акадэміі навук?

стар. **15**

Дні культуры
і сумесныя
трэніроўкі



Дзякуючы падпісанаму пагадненню
дзве сталіцы — Беларусі
і Узбекістана — стануць
бліжэйшымі.

стар. **15**

Ад Гродна
да Ташкента



Супрацоўніцтва рэгіёнаў
не мае межаў. У гэтым пераканаліся
ўдзельнікі дэлегацыі
бізнес-колаў
Прынёмання.

стар. **16**